

## **Mіхась Гутар**

# **Маладзёжны незалежніцкі рух на Слонімшчыне (гістарычны нарыс)**

**Слонім, 2000 г.**

Фото: ААНБР, архіў

Сёньня, напрыканцы стагодзьдзя, мы маем магчымасць зірнуць на-  
зад, на пройдзены шлях, падвесці пэўныя вынікі. У гэтym нарысе адлю-  
стравана гісторыя беларускага маладзёжнага незалежніцкага руху на  
Слонімшчыне ў XX стагодзьдзі. Дагэтуль на гэтую тэму напісана мала  
і тут ніяма нічога дзіўнага. Беларуская маладзь амаль увесь акрэсле-  
ны пэрыйяд жыла пад акупацыяй ды змагалася супраць яе, ахвяруючи  
свамі жыцьцямі, маладосьцю. І якім моцным ня быў акупант, якімі жу-  
даснымі ня былі ягоныя рэпрэсіі, зноў і зноў паўставалі падпольныя ма-  
ладзёжныя арганізацыі, партызанская групы, якія змагаліся за Беларусь,  
за яе незалежнасць.

Ідэалы свабоды й незалежнасці былі ды застаюцца съвятымі для  
кожнага беларуса-патрыёта. І ня толькі на словах. Нашыя дзяды й прад-  
зеды даказалі гэтага свамі справамі і ўчынкамі. Цяпер прыйшла час да зма-  
гавання за гэтых ідэалаў нашаму пакаленню. Менавіта сёньняшняя мо-  
ладзь мусіць здабыць сапраўдную незалежнасць нашай Бацькаўшчыне  
ды спрычыніцца да справы дзяржаўнага будаўніцтва, адраджэння бе-  
ларускай культуры, мовы, гісторыі, съвятыній.

## Мы выйдзем шчыльнымі радамі...

Беларускае Адраджэнне, якое распачалося ў XIX ст., на пачатку на-  
шага стагодзьдзя ахапіла ўсю краіну. Паціху фарміравалася эліта нацыі,  
якая была згубленая ў мінульдзі ў выніку таго, што беларуская  
шляхта й магнаты сталі "палякамі" або "рускімі". Эліта пераважна гурта-  
валася вакол віленскай газеты "Наша Ніва": Янка Купала, Якуб Колас,  
Вацлаў Ластоўскі, Антон і Іван Луцкевічы, Аляксандар Уласаў ды шмат  
іншых. Былі гэта, у асноўным, маладыя людзі. Менавіта маладзь стала  
рухавіком Адраджэння: праводзіла пропаганду беларушчыны, засноўва-  
ла беларускае школьніцтва, друк, культурнае жыцьцё. З часам гэтая ма-  
ладыя людзі стануць палітыкамі ды ўтвораць Беларускую Народную Рэ-  
спубліку (БНР).

Пра беларускі маладзёжны рух на Слонімшчыне пачатку XX стагодзь-  
дзя вядома мала. У самым тагачасным Слоніме беларусы складалі не-  
вялікі працэнт насельніцтва (найбольш жыло ў горадзе яўрэяў), таму бе-  
ларускі рух пашыраўся найперш у вёсках. Звычайна гэта быў культурніцкі  
рух, калі маладзь ладзіла нейкія імпрэзы, адзначала народныя съвяты.  
Натхняльнікамі гэтых акцый былі маладыя беларускія настаўнікі. Яны ж  
пропагандавалі на Слонімшчыне прэсу і кнігі на роднай мове, якія выда-  
валіся ў Вільні, Пецярбургу, Менску.

Першая сусветная вайна, якая распачалася ў жніўні 1914 г., прынесла  
на Беларусь спусташэнні, мабілізацыі і бежанства. Вельмі многа вяс-  
коўцаў пры набліжэнні нямецкіх войскаў выязджалі ў Рәсей, а сярод іх  
шмат адукаванай маладзі. Тым ня менш, пад нямецкай акупацыяй у 1915-  
18 гг. на Слонімшчыне ўдалося арганізаваць беларускае школьніцтва.

У 1917 г. у Рәсей выбухнулі дзьве рэвалюцыі, імпэрыя Раманавых раз-  
валілася. У гэтых умовах Беларусь атрымала шанс стаць незалежнай  
дзяржавай. У сінегні 1917 году ў Менску прыйшоў Усебеларускі з'езд  
(кангрэс), які вырашоў лёс нашай краіны. У ім бралі ўдзел і маладыя сло-  
німцы (напрыклад, Ігнат Дварчанін). Ва ўмовах нямецкай і бальшавіцкай  
акупацыі беларускія патрыёты здолелі 25 сакавіка 1918 г. абвесціць у  
Менску незалежнасць БНР. Аднак, не паспелі ўстварыць беларускага  
войска для абароны Бацькаўшчыны, урад БНР у 1919 г. вымушаны быў  
выхадзіць на эміграцыю (дзе знаходзіцца да сёньняшняга часу).

На працягу 1915-1920-х гадоў акупанты мяняліся на Слонімшчыне  
шмат разоў. Тут гаспадарылі немцы, расейцы, палякі і нават літоўцы.  
Беларускі рух у гэтых умовах фактычна апынуўся ў падпольі. Польскія  
акупацыйныя ўлады імкнуліся закрыць усе беларускія школы, разброй-  
валі беларускія вайсковыя аддзелы. Бальшавікі прынеслі з сабой арыш-  
ты і тэрор. Ад гэтага беларусы бараніліся, ствараючи партызанская адд-  
зелы і групы, у якіх большасць байцоў складала маладзь. Пра гэта съвед-  
чыць наш зямляк Сяргей Хмара. Ён, яшчэ юнак, разам са сваімі сябрамі  
ўдзельнічаў у акцыях самаабароны вясковіцай ад акупацыйных войскаў. І  
палякі, і бальшавікі баяліся лясоў Слонімшчыны, дзе іх чакала партызан-



Выдадзена пры дабрачыннай падтрымцы  
Гарадзенскага абласнога грамадскага аб'яднання «Ратуша»,  
фонда «Альянс Каунтарпарт»,  
Камісіі па Дэмакратыі Амбасады ЗША на Беларусі і  
Нацыянальнага Фонду на карысць дэмакратыі (ЗША).  
Наклад 299 асобнікаў.

ская куля...

У часы Беларускай Народнай Рэспублікі слонімцы актыўна дзейнічалі не толькі ў родных мясьцінах, але й у іншых кутках Беларусі. Напрыклад, Максім Бурсевіч (родам з Чамяроў) быў вядомым дзеячом эсераўскай партыі. Пра яго ведалі і ў Беларусі, і ў Польшчы, і ў Расеі. Вядомым беларускім эсэрам быў ураджэнец Вароніч Янка Бялькевіч, настаўнік, інспектар беларускіх школ Слонімскага павету ў 1919-20 гг. Слонімец Уладзімер Ксяневіч ("Грач"), афіцэр, быў начальнікам галоўнага штабу беларускай паўстанцкай арганізацыі "Зялёны Дуб", якая доўга вяла партызансскую вайну супраць бальшавікоў па ўсёй Беларусі. Малады афіцэр, наш зямляк Хведар Данілюк ствараў беларускае вайсковае злучэнне на румынскім фронце...

Вайна падыходзіла да канца. Польшча, Савецкая Расея і Латвія падзялілі Беларусь паміж сабою. БНР была патопленая ў крыўі беларускіх патрыётаў, найперш патрыятычнай моладзі. Менавіта моладзь паўстала супраць акупантаў у лістападзе 1920 г. на Случчыне, дзе ўтварылася беларуская вайсковая брыгада, якая прызнавала толькі ўладу БНР ды ваявала супраць бальшавікоў больш месяца. Падчас тых баёў нарадзіўся гімн БНР "Мы выйдзем шчыльнымі радамі...", які напісаў вайсковец і паэт Макар Краўцоў.

## Пад польскай акупацыяй

У адпаведнасці з Рыжскім мірам 1921 г., які заключыла Польшча і Савецкая Расея, Слонімшчына апынулася ў складзе польскай дзяржавы. Многія беларускія патрыёты не хацелі з гэтым мірыцца. Аж да 1925 года на Слонімшчыне дзейнічалі партызанская атрады, якія змагаліся за незалежную, аб'яднаную Беларусь. Адным з атрадаў, які складаўся з вяскоўскай моладзі, камандаваў Сяргей Хмара (атаман Іскра). Партызаны проводзілі сьмелыя акцыі, перашкаджалі ўстанаўленню акупацыйнай польскай улады. На Гарадзеншчыне выдавалася падпольная газета "Беларускі партызан".

Пасылья некалькіх гадоў збройнай барацьбы, беларускія патрыёты аддалі перавагу легальнай і паўлегальнай працы сярод насельніцтва. У гэты час па ўсёй Слонімшчыне ствараліся беларускія школы. Калі польскія ўлады іх закрывалі, настаўнікі вучылі дзяцей падпольна, не баючыся караў акупантаў.

Беларуская моладзь брала актыўны ўдзел у арганізацыі на Заходніяй Беларусі легальны палітычны партыі — Беларускай сялянска-работніцкай грамады. На Слонімшчыне Грамада мела вельмі моцныя пазіцыі.



Сяргей Хмара

Адкрываліся беларускія бібліятэкі, хаты-читальні, ладзіліся розныя імпрэзы, арганізоўваліся мітынгі (у тым ліку і ў Слоніме).

Пасылья забароны Грамады палякамі, даўжэйшы час на Слонімшчыне дзейнічала такая арганізацыя, як Таварыства беларускай школы. У падпольі працавалі пракамуністычныя арганізацыі, якія падтрымоўвалі бальшавікоў з СССР (кампартия, камсамол, піянэрыя).

Аднак да сярэдзіны 1930-х гадоў практычна ўсе беларускія арганізацыі былі забаронены. Тым не менш, беларушчына на Слонімшчыне жыла. Жыла, дзякуючы ахвярным патрыётам. У Альберціне арганізоўваў беларускае жыццё грэка-каталіцкі (уніяцкі) сьвятар Антон Неманцэвіч. І сёньня старыя альберцінцы памятаюць беларускія песні, вершы, якім іх, яшчэ дзяцей, вучылі уніяты... У Якімавічах арганізоўваў моладзь мясцовы жыхар Аляксандр Турук. Пад яго кіраўніцтвам моладзь ставіла беларускія п'есы, вучыла беларускія песні. З выступленнямі выхаванцы Турука ездзілі нават у Слонім, дзе выступалі ў Народным доме. Праўда, улады ставілі ўмову, каб побач з беларускімі была хоць адна польская песня ці пастаноўка... У Слоніме ў 1930-я гг. жыў вядомы беларускі паэт Сяргей Новік-Пяюн, які таксама зрабіў пэўны ўплыў на мясцовую моладзь.

Гэта толькі некалькі прыкладаў змагання нашых землякоў, моладзі за свае нацыянальныя, чалавечыя права ў той час. Нягледзячы на неспрыяльнія ўмовы, пад польскай уладай гадавалася нацыянальнасцьведамая беларуская моладзь. Многім маладым людзям давялося побываць у засыценках паліцыі толькі за сваю беларускасць, за супрацьстаянне паланізацыі беларускага народу. Аднак, наперадзе ў слонімскай моладзі былі новыя выпрабаваныні...

## Паміж молатам і накавадлам

Прыход бальшавікоў у верасьні 1939 г. быў зъменай акупанта. Савецкая ўлады перасьледвалі ўсё польскасце, замест польскіх школ адкрывалі беларускія і рускія школы. Ужо ў той час адчувалася, што "беларускасць" новых уладаў толькі фармальная. Большасць нацыянальнай інтэлігенцыі ў БССР ужо была зьнішчаная. Цяпер НКВД узяўся ліквідаваць аcaleлую беларускую інтэлігенцыю Заходніяй Беларусі. Рэпрэсіі працягліся й па Слонімшчыне. Былі арыштаваныя выдатныя дзеячы нацыянальна-вызвольнага руху, як Хмара, Жыткевіч ды шмат іншых. Неўзабаве пачалі стварацца калгасы, куды ў сялян забіралі зямлю, сказіну, сельскагаспадарчы інвентар...



Сяргей Новік-Пяюн (другі злева) са сваёй жонкай і слонімскай моладзю

Вельмі хутка ў "вызваленага" народа пачалі зынікаць ілюзіі наконт "справядлівай", "народнай" улады. Праўда, да масавага супраціўлення бальшавікам справа не дайшла. Аднак, вядомыя асобныя такія выпадкі, у тым ліку і на Слонімшчыне. Ёсьць звесткі, што на поўдні раёну ў гэты час арганізаваўся беларуска-польскі партызанскі аддзел. Стварыла яго пе-раважна моладзь. Праўда, іх лёсу мы пакуль ня ведаем.

Нямецка-савецкая вайна, якая выбухнула 22 чэрвеня 1941 году, спрычынілася да чарговай зъмены акупанта на Слонімшчыне — на трох гады тут запанаваў фашистоўскі рэжым.

Ужо ў першыя яго месяцы былі расстрэляны дзесяткі беларускіх актыўістаў на Слонімшчыне, якіх усіх залічвалі да "камуністаў". Тыя зь іх, хто выратаваўся ад тэрору, пайшлі ў лес. Эта быў пачатак Беларускай народнай партызанскі. У той жа час з савецкіх турмаў у родныя мясьціны вярнуліся нешматлікія актыўісты, а сярод іх і Сяргей Хмара.

Ужо ў 1941 г. у Слоніме арганізавалася беларуская грамадзянская адміністрацыя, а таксама мясцовы аддзел Беларускай народнай самапомачы, адкрываліся беларускія школы. Ва ўмовах фашистоўскай акупацыі беларускі актыў імкнуўся гадаваць нацыянальныя кадры, выхоўваць моладзь у нацыянальным дусе. Шырака выкарыстоўвалася нацыянальная сімваліка: бел-чырвона-белы сцяг і герб "Пагоня".

Моладзь зноў сталася рухавіком нацыянальнай працы. Спачатку розныя маладзёжныя культурніцкія гурткі існавалі пры навучальных установах, ладзілі сівяткаванье Дня незалежнасці — 25 Сакавіка, арганізоўвалі вечарыны і канцэрты. У чэрвені 1943 году гэты рух быў цэнтралізаваны — у Менску было авшышчана стварэнне Саюзу беларускай моладзі (СБМ).

Галоўнай мэтай СБМ было ўзгадаваньне "пасълядоўных будаўнікоў Новай Беларусі і падрыхтаваць іх да іхніх будучых заданняў у народзе". Плянавалася патрыятычнае выхаваньне моладзі, выкараненіе ў ёй рабскай псіхалёгіі, разъвіцьцё пачуцця грамадзкага абязяжку, адказнасці, працавітасці. Гэта рабілася для таго, каб моладзь "адчула сваю адказ-



насьць за долю і дабрабыт бацькаўшчыны і за ёсці была гатовай праца-ваць для свайго народа і краю і служыць ім". У адпаведнасці са стату-там, сябрамі СБМ магла быць беларуская моладзь ад 10 да 20 гадоў.

Такой беларускай арганізацыі, як СБМ, ніколі яшчэ не існавала ў на-шай краіне. Моладзь масава запісвалася ў СБМ. У Альберціне пад Слон-імам яшчэ вясной 1943-га пачала праца-ваць школа Саюзу для падрых-тоўкі кіраўнічых кадраў арганізацыі сярэдняга зяяна. Тут вучыліся юнакі з усёй Беларусі. Неўзабаве Слонім ды буйнейшыя мястэчкі, як Альберцін, Жыровічы ды інш. былі апанаваныя СБМам. Жыхары прывыкалі да таго, што па вуліцах хадзілі калёны юнакоў і юначак пад нацыянальнымі сця-гамі, сіпляваючы нацыянальныя песні. Эта была вялікая пра-лаганда беларушчыны ня толькі сярод моладзі, але і, наогул, у грамадстве.

У Слоніме ў кіраўніцтве Саюзу беларускай моладзі быў настаўнік Барыс Суравы, вучаніца старэйшых клясаў Ніна Караб, Барыс Данілюк ды інш. Актыўную выхаваўчую працу сярод моладзі праводзілі ѹ старэйшыя беларускія дзеячы, як дырэктар слонімскага музею Сяргей Новік-Плюн, загадчык бібліятэкі Сяргей Хмара, школьні інспектар Юры Няпомнік, кіраўнік мясцовага аддзелу Беларускай народнай самапомачы Рыгор Зыбайла. Вялікую ролю адыграла ѹ Слонімская настаўніцкая сэмінарыя (у яе будынку цяпер знаходзіцца СШ № 1), у якой рыхталіся беларускія настаўнікі.

Учачыўшы, як СБМ ды беларускія школы пашыраюць сярод моладзі патрыятызм, навучаюць праўдзівай беларускай гісторыі, савецкія парты-заны пачалі барацьбу супраць іх. У Слонімскай акрузе яны спалілі будынкі 80 школ, а настаўнікі або забіваліся, або забіраліся ў лес. Аднак, моладзь не здавалася, а супраціўлялася. Шмат хлопцаў пайшло ў вай-сковыя аддзелы Беларускай самааховы, а пасля Беларускай краёвай абароны, каб абараніць беларускія вёскі і мястэчкі ад тэрору бальшавіцкіх агентаў. Моладзь таксама змагалася супраць бальшавікоў і немцаў у складзе Беларускага нацыянальнага партызанскага руху пад каманда-ваннем падпалкоўніка Івана Шанько. Некаторыя маладыя Героі паляглі ў той барацьбе. Магілы іхнія пасля вайны былі зруйнаваныя бальшавікамі, якія баяліся, што моладзь будзе помніць сваіх папярэднікаў ды пой-дзе па іх шляху.

Знаходзячыся "паміж молатам і накавадлам", паміж фашистамі, бальшавікамі і палякамі, беларуская моладзь здолела арганізавацца ды пра-водзіць нацыянальную працу. Яна змагалася за вольную й незалежную Беларусь, хацела пасля вайны адбудоўваць яе дзяржаўнае жыццё. Аднак гэтamu перашкодзілі чырвоныя акупанты...

### Моладзь змагалася

Летам 1944 г. Слонімшчына была занятая савецкімі войскамі. Вельмі шмат нацыянальных інтэлігенцыяў, моладзі, перад пагрозай рэпрэсій НКВД, выехала на Заход. Аднак, большасць эсбэзмаўцаў засталіся ў родных мясьцінах. Доля іх была незайдросная. НКВД збиралі пра іх звесткі. Ужо

ў сінезні 1944 г. у Слоніме прайшлі арышты дзесяткаў сябраў СБМ, найперш актывістаў. Надзея Дземідовіч здолела пазбегнуць арышту ды аж да 1949 г. знаходзілася на нелегальным становішчы. Аднак яе арыштавалі й жорстка катаўвалі (у Баранавіцкай турме чэкісты катаўвалі яе электрычным токам)...

За што бальшавікі так зьдзекваліся з моладзі? Напэўна, яны яе баяліся. Баяліся маладых людзей, якія ўсъвядомілі сябе беларусамі ды хацелі жыць не ў "савецкім раі", а ў сваёй дзяржаве — вольнай і незалежнай Беларусі. Баяліся, што гэтая моладзь і надалей будзе весьці асьветніцкую працу ў грамадстве, пропагандаваць беларушчыну. Савецкая ж улада несла гвалтоўную русіфікацыю, прымусовую высылку моладзі на працу ў шахтах Данбаса ды на заводах Урала, рабскую працу ў калгасах...

Моладзь бачыла, як бясыледна зьнікалі іх сябры ѹ сяброўкі, іх настаўнікі, бацькі. Бачыла, як ва ўсе ўстановы, школы прысыпаліся з Pacei рускія людзі, якія ненавідзелі беларускую мову, больш таго, яны прылюдна зъяве зьдзекваліся. Тады вось і паўстаў новы рух, рух Супраціўлення новым акупантам. На Слонімшчыне ён арганізаваўся ѹ 1946 годзе.

Хтосьці змагаўся супраць бальшавікоў у складзе партызанскіх аддзелаў, хтосьці — у падпольі. У Слоніме было некалькі падпольных маладзёжных арганізацый. Напрыклад, так званы "Польскі падпольны камітэт" 1946-48 гадоў. Арганізацыя складалася з групы школьнай моладзі, беларусаў і палякаў, якія актыўна распаўсюджвалі ѹ Слоніме рукапісныя антысавецкія ўлёткі, выкананыя на расейскай мове. Свая своеасаблівая арганізацыя была й у моладзі рамеснага вучылішча. У абароне сваіх правоў рамеснікі некалькі разоў рабілі напады на слонімскую міліцыю...

Аднак, найбольш вядомай арганізацыяй у Слоніме была "Чайка". Яе заснавальнікамі былі маладыя настаўнікі й студэнты. На пачатку траўня 1946 г. на першым сходзе патрыётаў была прынятая канспірацыйная назва арганізацыі — "Чайка". Па съведчанню Васіля Супруна (кіраўніка "Чайкі"), яна мела сацыял-дэмакратычны накірунак ды намагалася шляхам пропаганды пашыраць беларускую нацыянальную съведамасць сярод народа, гатовіць яго да змагання за вольную Беларусь. Сярод уд-



Уладзімер Салавей  
(у цэнтры), Васіль Супрун  
(справа)

зельнікаў "Чайкі" былі: Васіль Супрун, Леакадзія Кавальчук, Ніна Караб, Уладзімер Салавей, Аляксандар Гардзейка, Міхась Чыгрын, Міхась Ракевіч, Аляксандар Жукоўскі ды інш.

Неўзабаве рух перакінуўся ѹ іншыя гарады й мястэчкі: Жыровічы (сярод сяброў падпольной групы ў мясцовым сельскагаспадарчым тэхнікуме былі Міхась Чыгрын, Аляксандар Жукоўскі ды інш.), Баранавічы, Берасьце, Ганцавічы, Пінск, Маладзечна ды інш. Паўстаў Цэнтр Беларускага вызвольнага руху на чале з Васілем Супруном.

Аднак на сълед падполья выйшла дзяржбяспека. Летам 1947-га прайшлі арышты, падчас якіх была арыштавана большасць удзельнікаў "Чайкі". Аталепі толькі адзінкі. Уладзімер Салавей хаваўся некалькі гадоў, але быўсхоплены. Яго жорстка катаўвалі, а пасля больш 40 гадоў утрымоўвалі ѹ вар'ятні. Там ён трагічна загінуў у 1996 годзе...

Сябры "Чайкі" і Цэнтра БВР былі асуджаны на вялікія тэрміны зняволення, якія адбывалі ѹ бальшавіцкіх канцлягерах на поўначы Pacei. Вярнуўшыся на Беларусь у 1950-х гадах гэтыя людзі заставаліся пад наглядам КГБ.

Сёння "Чайка" — гэта легенда слонімскага маладзёжнага руху. На яе прыкладзе можна й трэба выхоўваць маладыя пакаленьні патрыётаў. Толькі задумайцесь, моладзь не пабаялася выступіць у абарону сваёй Бацькаўшчыны, свайго народа, роднай мовы супраць цэлай імпэрыі, як тады здавалася многім — непераможнай. Аднак, дзякуючы такім маладым Героям, іх ахвярнасці, турма нароўдай — СССР паступова, але няўхільна канаў. У 1991 годзе нашая Бацькаўшчына — Беларусь нарэшце стала незалежнай дзяржавай.

## Далей дзейнічаць будзем мы!

Незалежніцкі маладзёжны рух на Слонімшчыне пачаў адраджацца напрыканцы 1980-х гадоў, з утварэннем у Беларусі Беларускага народнага фронту "Адраджэнне". Філія БНФ з'явілася і ѹ Слоніме. Побач са старэйшымі, у яе ўваходзіла шмат моладзі. Дзесяткі маладых людзей бралі ўдзел у акцыях слонімскага БНФ, распаўсюджвалі ўлёткі, праводзілі пікеты і мітынгі. Моладзь брала ўдзел і ѹ дзейнасці Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны. Слонімцы-студэнты розных беларускіх ВУЗаў актыўна ўдзельнічалі ѹ акцыях БНФ і іншых дэмакратычных арганізацый у Менску, Горадні, Баранавічах, Берасьце.

Доўгі час у Слоніме не паўставала незалежніцкая маладзёжная арганізацыя. Аднак у 1995 годзе былі зроблены першыя крокі ѹ гэтым кірунку. У 1996 годзе ѹ Слоніме дзейнічала "Беларуская нацыяналістичная група "Жалезны Воўк", якая актыўна распаўсюджвала свае ўлёткі і выданыні. У тым жа годзе з'явіліся і сябры "Белага легіёну", якія таксама распаўсюджвалі ўлёткі (адна зь іх называлася "Радзіма альбо съмерцы!"). Гэтыя нешматлікія маладыя людзі прымалі ўдзел у акцыях "Вясны-96" у Менску.

У верасні 1997 г. былая маладзёжная фракцыя БНФ аформілася ў арганізацыю "Малады фронт", якая існуе і сёння. Галоўная мэта арганізацыі —

зацыі — аб'яднаньне актыўнай моладзі і выхаваньне ў яе беларускай нацыянальнай съведамасці. "Малады фронт" дэкляраваў сваю зацікаўленасць духоўным і фізычным разьвіццём маладых людзей. Акрамя таго, арганізацыя прапагандавала беларускую мову, культуру, гісторыю, удзельнічала ў пікетах і дэмманстрацыях, змагалася за беларускія школы. Фактычна, "Малады фронт" паспрабаваў зрабіць тое, што калісьці зъдзейсніў СБМ. Трэба сказаць, што гэта яму ўдалося. За прайшоўшыя гады арганізацыя пашырылася па ўсёй краіне, правяла мноства гучных акций. А галоўнае — "Малады фронт" выхаваў і падрыхтаваў сотні маладых актыўністаў.

У Слоніме "Малады фронт" праводзіў і праводзіц пікеты, распаўсюджвае ўлёткі, ладзіць беларускія дыскатэкі, розныя акцыі ў школах, падчас якіх пропагандуеца беларушчына. Сябры арганізацыі затрымліваліся міліцыяй толькі за тое, што прыходзілі на футбольныя матчы з нацыянальным сцягам, або за распаўсюджаньне ў горадзе бяскрайдных улётак. Гэтыя маладыя людзі працуяць не за гроши ці прывілегіі, як гэта робяць бэспэсэмаўцы, а за ідэю, для Беларусі і яе народу.

У 1997 годзе ў Слоніме дзейнічала маладзёжнае гісторыка-асветніцкае таварыства "Зялёны гай", напрацоўкі якога ляглі ў аснову гэтага гісторычнага нарыса. У жніўні 1997-га таварыства выдала адзін нумар бюлетэня "Бацькаўшчына". У гэтым жа годзе (весной-летам) у горадзе з'яўляўся ўлёткі, а таксама "графіці" (надпісы на съценах дамоў) нацыяналістычнай Беларускай партыі свабоды.

Аднак найбольш актыўна і эфектыўна маладзёжны рух на Слонімшчыне пачаў разъвівацца ў 1998 г., з утворэннем маладзёжнага аб'яднання "Ветразь". У ліпені 1998-га яно было зарэгістравана ў праўленыні юстыцыі Гарадзенскага аблвыканкама ды распачало сваю дзейнасць. Сярод статутных мэтаў арганізацыі ёсьць і такія: адраджэнне і разъвіццё нацыянальных, культурных традыцый роднага краю.

"Ветразь" заяўляў пра сваё імкненіне аб'яднуваць і выхоўваць моладзь на падставе беларускага патрыятызму, разъвіцца нацыянальнай самасъведамасці і творчай ініцыятывы, спрыяныя росту духоўна і фізычна здаровага маладога пакаленія.

На працягу 1998-2000 года "Ветразь" актыўна працуе сярод школьнікаў і навучэнцаў. У арганізацыю прыходзяць новыя людзі, з новымі, неар-

дынарнымі ідэямі. Аб'яднаньне распачынае выданье свайго бюлетэня "Ветразь". У 1999 г. была праведзена, разам з іншымі маладзёжнымі арганізацыямі, гучная акцыя-пікет "Моладзь за здаровую Беларусь!". У гэтым жа годзе "Ветразь", нягледзячы на шматлікія цяжкасці, прайшоў перарэгістрацыю. У 2000 годзе сябры "Ветразь" арганізавалі дзейнасць у Слоніме Народнага ўніверсітэта. Кіраўніком арганізацыі з'яўляецца Алеся Масюк.



«Краёўцы» у Менску на «Маршы Свабоды»



Пікет «Ветразь», ліпень 1999

У 1999 годзе ў Слоніме з'явілася новая маладзёжная структура — мясцовы аддзел спартова-патрыятычнай арганізацыі "Край". Гэта арганізацыя спавядае ідэалёгію беларускага нацыяналізму ды пропагандуе яго ў грамадстве. "Край" імкнецца ідэялагічна і фізычна загартоўваць сваіх сяброў, мае для гэтага спартыўныя залі. "Край" заяўляе, што будзе ўсімі даступнымі сродкамі бараніць незалежнасць Беларусі ад акупантаў і здраднікаў. Як выглядае з праведзеных арганізацыяй акций, іх слова — не пусты гук.

25 красавіка ў Горадні дзесяткі краёуцаў правялі жалобнае шэсце з нагоды чарговых угодкаў Чарнобыльской катастрофы. Апранутыя ў камуфляж і чорныя бярэты з "Пагоняй", трymаючыя ў руках нацыянальныя сцягі і паходні, хлопцы былі атакаваныя міліцыяй і амапаўцамі. У жор-

сткай бойцы пацярпела шмат міліцыянтаў, а таксама і некалькі краёўцаў. Гэтая акцыя набыла вялікі розгас у Беларусі і за яе межамі, а ўлады ўбачылі рэальную сілу, якая можа супрацьстаяць анэксіі Беларусі. У гарадзенскай акцыі ўдзельнічалі і некалькі слонімцаў-сябраў "Краю". На працягу 1999 году "Край" правёў яшчэ некалькі падобных акций. З 2000 г. арганізацыя выдае сваю газету "Голос Краю".

Слонімскія краёўцы ня толькі ўдзельнічалі ў агульнарэспубліканскіх акцыях арганізацыі, але вядуць працу й на месцы. Вядомы некалькі ўлётак слонімскага аддзела "Краю", выдадзеных у 1999 г. Сярод іх адозвы да беларускай моладзі і настаўнікаў.

Усе маладзёжныя арганізацыі пастаянна адчуваюць перашкоды з боку мясцовых уладаў, якія баяцца пашырэння беларускага патрыятызму сярод моладзі. Асабліва тут вызначаюцца старшыня слонімскага гарвыканкаму Алег Лакцюшын ды старшыня гарсавету Войцэх Угрыновіч. Апошні ў 1999 г. кіраваў выдаленем з залы, дзе праходзіла сэсія гарсавета, Алеся Масюка. А тады ж гарсавет меўся абмяркоўваць маладзёжную палітыку!..

Акрамя названых арганізацый на Слонімшчыне дзейнічаюць таксама "Клуб аматараў беларускага року", творчае аб'яднаньне "Вятрак" (у вёсцы Мірная, кіраўнік — Алег Шэлестаў, у сакавіку 2000 г. выдалі аднайменны бюлетэн). Утвараюцца таксама і новыя арганізацыі. Гэта можа толькі радаваць, бо моладзь цягнеца да творчасці, да дзеяння, ня можа спакойна глядзець, як гіне іх краіна, іх нацыя. Моладзь усьвядоміла, што прыйшоў яе час, што гэта яна пабудуе ў новым тысячагодзьдзі вольную і незалежную Беларусь.



Юнакі на мітынгу БНФ у Слоніме, 25 сакавіка 2000 года